

**План мерапрыемстваў
ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка”
да 70-годдзя Вялікай Перамогі**

I квартал

“Не згасне памяці агонь” – кніжная выстава	Стралецкая с/б
“Майскі свет Перамогі” – кніжная выстава	Раённая бібліятэка
“Опаленное детство” – абмеркаванне кнігі “Пионеры-герои”	Мікелеўшчынская с/б

II квартал

“Слава табе, пераможца салдат!”- пасяджэнне літаратурна-музычнай гасцёўні “Натхненне”	Раённая бібліятэка
“Змагаліся на Шчыры і бралі Масты” – урок мужнасці	Раённая дзіцячая бібліятэка
“Детство, опаленное войной” – літаратурная гадзіна	Гарадская дзіцячая бібліятэка
“Героям Вялікай Айчыннай вайны прысвячаецца...” – урок мужнасці	Гудзевіцкая СБЦ
“Усім, хто спіць пад абеліскам, ты пакланіся нізка-нізка” – урок мужнасці	Лунненская с/б
“Курлычуць над Княжаводцамі жураўлі” – гістарычны ўрок памяці	Лунненская с/б
“День Победы порохом пропах” – літаратурна-музычная кампазіцыя	Мікелеўшчынская с/б
“Дзякуй за подзвіг, дзякуй за мір” – мітынг-рэквіем	Мікелеўшчынская с/б
“Сердце, слушай колокола, помни всё, не остынь...” – вусны часопіс	Мілявіцкая с/б
“Вайна ў маім лёсе” – вечар-успамін	Стралецкая с/б
“Гэта быў час, які нельга забыць” – тэматычны вечар	Стралецкая с/б
“Эти песни спеты на войне” – вечар песні	Струбніцкая с/б

“Пусть не будет войны ни когда” – урок памяці	Правамастоўская с/б
“Не забывайте те грозные года...” – літаратурная кампазіцыя	Раённая бібліятэка
“И память о войне нам книга оживит” – віртуальная выстава	Раённая бібліятэка
“Нам помніць і жыць” – адкрыты прагляд літаратуры	Раённая бібліятэка
“Вуліцы захоўваюць імёны герояў” - падарожжа	Раённая бібліятэка
“Спасибо солдатам Победы за то, что живём без войны” – конкурс чытальнікаў	Зарудаўеўская с/б
“Слушая последних свидетелей” – гадзіна-роздум	Пескаўская с/б
“Наша боль и скорбь” – інфармацыйна-патрыятычны ўрок	Рагозніцкая с/б
“Вечная память в строчках написанных, бронзою ставших” – падарожжа па помніках літаратурным героям	П.Мастоўская с/б
“Яны прайшлі па той вайне” – агляд-успамін	Пескаўская с/б
“Праз лёс людзей прайшла вайна” – літаратурны агляд	Пескаўская с/б
“Чтим подвиги и славу дней минувших” – урок памяці	Стралецкая с/б
“Мінскае гета “Яма” – гістарычная гадзіна	Харціцкая с/б
“Кисть и карандаш расскажут о войне...” – віртуальная экскурсія	Харціцкая с/б
“Вялікай Перамогі дзень светлы” – конкурс чытальнікаў	Лунненская с/б
“Нам памяці званяць званы”- мітынг-рэквіем	Харціцкая с/б
“Запомните их, пока не поздно, пока они живут среди живых”- віншаванне ветэранаў на даму	Дубненская с/б
“Салют и слават годовщине навеки памятного дня” – сустрэча пакаленняў	Дубненская с/б
“Перемога: памяць і праўда” – бліц-конкурс	Гудзевіцкая СБЦ

III квартал

“Детство, опаленное войной” – літаратурная гадзіна	Мілявіцкая с/б
“Сердце, слушай колокола, помни все, и не забудь...” – мітынг-рэквіем	Пацавіцкая с/б
“У сэрцах нашых - памяць” – урок мужнасці	Зарудаўеўская с/б
“Дарогамі Вялікай Перамогі” – гадзіна памяці	Сцяпанішская с/б
“Мір табе, край пад небам бусліным!” – тэматычны вечар	Дубненская с/б

IV квартал

“Был трудный бой” – урок памяці	Пацавіцкая с/б
“В книжной памяти мгновения войны” - презентация	Струбніцкая с/б